

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра романского языкознания

ОСОБЕННОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА В ШВЕЙЦАРИИ
(на основе СМИ)

Дипломная работа


Гук Маргариты Олеговны
студентки 4 курса
специальность «романо-
германская (итальянская)
филология»

Научный руководитель:
кандидат философских наук,
доцент
Салеева Марианна Вячеславовна

Допущена к защите

«05» июня 2023г.

Зав. кафедрой
романского языкознания
кандидат филологических наук,
доцент Тучинский А.В.



Минск, 2023

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 88 страницы, 3 главы, 30 источников, 1 приложение.

Ключевые слова: морфосинтаксические особенности, лексические особенности гельветизмы, неологизмы.

Объект исследования: швейцарский вариант итальянского языка.

Предмет исследования: особенности итальянского языка в Швейцарии.

Цель исследования состоит в систематизации особенностей швейцарского варианта итальянского языка.

Методы исследования: метод сплошной выборки

Научная новизна дипломной работы. В ходе исследования изучена лингвистическая ситуация в Швейцарии с исторической точки зрения, выявлены лексические и морфосинтаксические особенности итальянского языка в Швейцарии.

Практическая значимость исследования и область применения. Результаты исследования могут быть использованы в курсовом и дипломном проектировании по специальности 1-21 06 05 «Романо-германская (итальянская) филология», в лекционных курсах и на практических занятиях дисциплин «Перевод в межкультурной коммуникации (итальянский язык)», «Межкультурная коммуникация (итальянский язык)», «Методика преподавания иностранного (итальянского) языка», «Основной иностранный (итальянский) язык», «Второй иностранный (итальянский) язык».

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 88 старонак, 3 главы, 30 крыніц, 1 прыкладанне.

Ключавыя словы: морфасінтаксічныя асаблівасці, лексічныя асаблівасці, гельветызмы, неалагізмы.

Аб'ект даследавання: швейцарскі варыянт італьянскай мовы.

Прадмет даследавання: асаблівасці італьянскай мовы ў Швейцарыі.

Мэта даследавання заключаецца ў сістэматызацыі асаблівасцяў швейцарскага варыянту італьянскай мовы.

Метады даследавання: метады суцэльнай выбаркі.

Навуковая навізна дыпломнай працы. У ходзе даследавання вывучана лінгвістычная сітуацыя ў Швейцарыі з гістарычнага пункту гледжання, выяўлены лексічныя і морфасінтаксічныя асаблівасці італьянскай мовы ў Швейцарыі.

Практычная значнасць даследавання і вобласць прымянення. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў курсавым і дыплёмным праектаванні па спецыяльнасці 1-21 06 05 «Рамана-германская (італьянская) філалогія», у лекцыйных курсах і на практычных занятках дысцыплін «Пераклад у міжкультурнай камунікацыі (італьянская мова)», «Міжкультурная камунікацыя (італьянская мова)», «Методыка выкладання замежнай (італьянскай) мовы», «Асноўныя замежныя (італьянская) мова», «Другая замежная (італьянская) мова».

SUMMARY

The thesis consists of 88 pages, 3 chapters, 30 sources, 1 application.

Key words: morphosyntactic features, lexical features, helvetisms, neologisms.

Object of research: the Swiss version of the Italian language.

Subject of the research: features of the Italian language in Switzerland.

The purpose of the study is to systematize the features of the Swiss version of the Italian language.

Research methods: continuous sampling method,

The results and its novelty. The study examined the linguistic situation in Switzerland from a historical point of view, identified lexical and morphosyntactic features of the Italian language in Switzerland.

Practical significance of the research and its sphere of application. The results of the research can be used in course and diploma writing in the specialty 1-21 06 05 "Romano-Germanic (Italian) philology", in lecture courses and in practical classes of the disciplines "Translation in intercultural communication (Italian)", "Intercultural communication (Italian)", "Methods of teaching a foreign (Italian) language", "Main foreign (Italian) language", "Second foreign (Italian) language".